

ЗАЦВЕРДЖАНА
Загад дырэктара
дзяржаўнай установы
адукацыі “Гімназія г.
Дзяржынска”
27.02.2023 № 117

ПЛАН
арганізацыі гімназічнай суботы
4 сакавіка 2023 года

Мерапрыемствы	Час правядзення	Адказныя	Месца правядзення
Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць			
Настольны тэніс «Турнір сяброўства», хлопцы 6-8-я кл.	10.00-11.15	Сцяпанаў І.Ф.	Цір
Спартыўная гульня «Зручны папрыгун», 1-я класы	10.00-12.00	Растаргуева А.А.	Малая спартыўная зала
Турнір па міні-баскетболе, 6-я класы	12.00-13.00	Сцяпанаў І.Ф.	Спартыўная зала
Спаборніцтвы па баскетболе сярод 7-8-х класаў у рамках спартакіяды гімназіі	13.00-14.30	Сцяпанаў І.Ф.	Спартыўная зала
Секцыйны занятак па валеболе для ўсіх жадаючых	14.30-17.00	Сцяпанаў І.Ф.	Спартыўная зала
Інтэлектуальная дзейнасць			
Факультатывыя заняткі па матэматыцы, фізіцы, англійскай мове, гісторыі	8.00-12.00	Нам. дырэктара Захарава Л.І.	Каб. 36, 38, 2П
Конкурс чытальнікаў “Любімай матулі”, 1-я кл.	10.00	Буяноўская Л.С. Солаш В.А.	Бібліятэка
Падрыхтоўчыя заняткі для будучых першакласнікаў	10.00-12.00	Нам. дырэктара Вялічка Г.У.	Каб. 7 Каб. 10

Дзейнасць гімназічных клубаў

Клуб “X-Stream”, творчая майстэрня “A Present for Mum”, 4-я кл.	10.00	Тумас М.К.	Каб. П4
Клуб “Эка”, Свая гульня “Планета Акіян”, 8-я кл.	13.00	Маціеўская Л.М.	Каб. 39

Мерапрыемствы па прафарыентацыі

Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа	Згодна з раскладам	Паўлоўская Н.І.	У адпав. з раскладам
--	--------------------	-----------------	----------------------

Мерапрыемствы ў класных калектывах

Майстар-клас “Паштоўка для матулі”, 1 “М” кл.	9.00	Гойшык В.У.	Каб. 4
Круглы стол “Няма даражэй за слова “МАМА” 1 “В” кл.	10.00	Ходар В.А.	Каб. 14П
Інтэрактыўная мазаіка “Зямля пад белымі крыламі”, 8-я кл.	10.00	Хацкевіч А.Я. Качановіч Л.Ч. Кузаўкова А.М. Панашчук Т.А. Юхновіч Ю.А.	Каб. 25

Аб’яднанні па інтарэсах

“Чайна клуб”	8.00-10.00	Краўчэня А.К.	Каб. 26
“Рукатворушка”	9.00-10.00	Смольская С.В.	Майстэрня
“Разумнікі і разумніцы”	10.00	Барысава А.У.	Каб. 1
“Вандраванне па краіне здоровага харчавання”	11.00-12.00	Солаш В.А.	Каб. 15П
“Робататэхніка”	10.00-11.00	Кузаўкова А.М.	Каб. 31
“Тэатр моды – Шарм”	10.00-12.00	Смольская С.В.	Майстэрня
“Робататэхніка”	9.00-13.00	Пашкевіч Т.Ю.	Каб.23а
“Матор”	13.00-15.35	Пучыла І.І.	Майстэрня
“Ваенная гісторыя Беларусі”	12.30-14.00	Паршын П.Д.	Каб. 44

Музычна-эстэтычная дзейнасць			
Факультатыўныя заняткі музычнай накіраванасці	Згодна з раскладам	Настаўнікі музыкі, рытмікі	Актавая зала, каб.12п
Дзейнасць СППС			
Факультатыўны занятак “Мы самі”	10.00-11.00	Война Г.М.	Каб. 34
Факультатыўны занятак “Будучыня пачынаецца сёння”	9.00	Фурса І.В.	Каб. 42
Гульня-віктарына “10 прычын сказаць наркотыкам НЕ!”, 9-я кл.	10.00	Фурса І.В.	Каб. 34
Заняткі з будучымі першакласнікамі з элементамі гульнятэрапіі “Што такое школа?”	10.00-11.30	Рудэня Г.С.	Каб. 7 Каб. 10
Узаемадзеянне з соцыумам			
Наведванне УДА горада, раёна	3 10.00	Класныя кіраўнікі	ГДК, ЦТДіМ і інш.
Праект БДПУ імя М.Танка “Зорны+”	10.00-14.30	Паўхлеб Л.С. Асадчая І.І.	Актавая зала
Дзейнасць дзіцячых і грамадскіх аб’яднанняў			
Удзел у раённым этапе III Рэспубліканскага фестывалю-конкурсу “Огонёк приглашает друзей” Агляд-конкурс каманд падтрымкі “Піянерскія іскры”	10.00	Дубоўская В.А. Гімбіцкая В.У.	Гімназія г.Дзяржынска

Намеснік дырэктара
па вучэбна-выхаваўчай рабоце (подпіс)

І.І.Асадчая